



## Развіццё краязнаўчага руху ў 1865—1917 гг.

Археографічныя даследаванні і выданні здзяйснялі Віленская і Віцебская археографічныя камісіі. Гэтыя афіцыйныя навуковыя ўстановы былі створаныя з мэтай «абгрунтаваць адзін з кірункаў вялікадзяржайной палітыкі — русіфікацыі Беларусі і Літвы. Найважнейшым абавязкам камісіі з'яўлялася публікацыя дакументаў пра існаванне праваслаўных цэркваў і манастыроў для доказу, што ВКЛ “спрадвечна руская земля”». Параўнанне паўстання 1863—1864 гг. не зменшила грамадскую важнасць пытання гістарычных шляхоў беларусаў. Афіцыйныя колы імкнуліся, як і на папярэднім этапе, прыцягнуць да абгрунтавання курса русіфікацыі гістарычныя крыніцы, прысвечаныя беларускім рэгіёнам. Найбуйнейшим выданнем Віленскай археографічнай камісіі былі «Акты Віленской камісіі...» у 39-і тамах. У «Актах...» апублікованыя матэрыялы судоў, магістратаў, інвентарыў, стаўроўства і маёнткаў, матэрыялы па царкоўнай уніі і інш. Выданне, заснаванае на документах Цэнтральнага архіва старожытных актавых кніг у Вільні, ахоплівала матэрыял, які адносіцца да населеных пунктаў уключаных ў межы Мінскай, Гродзенскай, Віленскай і Коўенскай губерніяў.

Перыядычны друк на працы гуўся перыяду быў важным камунікацыйным каналам краязнаўства. Нават у цяжкія 1860—1870-я гг. у газетах і часопісах публіковаліся артыкулы, прысвечаныя апісанню матэрыяльнай і духоўнай культуры насељніцтва беларускіх губерній і па іншых тэмах. З найбольшай рэгулярнасцю яны з'яўляліся ў выданнях, якія рэдагаваліся краязнаўцамі. Так, А. Кіркор рэдагаваў «Віленскі вестнік» і асобныя выпускі «Памятных книжек Віленской губерні», Р. Ігнацьеў — «Мінскіе губернскіе ведомости», А. Семяントоўскі — «Памятные книжки Віцебской губерні», Е. Раманаў — «Могілёўскіе губернскіе ведомости».

Губернскія ведамасці адлюстроўвалі штодзённыя рэгіянальныя падзеі, ствараючы своеасабліві летапіс мясцовага жыцця, а таксама змяшчалі спецыяльна падрыхтаваныя краязнаўчыя матэрыялы. Апошнім найбольш канцэнтраваліся ў неафіцыйных частках гэтых газет. Праз газеты мясцовыя краязнаўцы звярталіся да сучаснікаў з заклікамі да вывучэння роднага краю. Так, інспектар дырэकцыі народных вучылішчаў Г. Кульжынскі на старонках «Гродненскіх губернскіх ведомостей» (1867, № 22) тлумачыў важнасць вывучэння роднікі мясцінай, мінлага і асаблівасцяў сёняшняга побыту насељніцтва.

У пачатку XX ст. у губернскіх ведамасцях неафіцыйныя аддзелы вылучыліся ў самастойныя органы друку, якія змяшчалі асабліві многа краязнаўчых матэрыялаў. Напрыклад, у «Вітебскіх губернскіх ведомостях» з'явіліся артыкулы, прысвечаныя Віцебску, Полацку, Веліжу і іншым населеным пунктам. У газете «Вітебскі вестнік», якая пачала выдавацца замест прыпыненай неафіцыйнай часткі губернскіх ведамасцяў, публіковаліся даследаванні Е. Раманава, А. Сапунова (гісторыка-краязнаўчыя нарысы «Французы ў Віцебску») і іншых краязнаўцаў.

Краязнаўчыя матэрыялы змяшчаліся ў «Мінскіх Епархиальных ведомостях» і «Полацкіх Епархиальных ведомостях», якія пачалі выдавацца ў гэты перыяд. У іх асвятляліся падзеі з гісторыі рэлігійнага жыцця ў розных мясцінах, а таксама і быўлі артыкулы этнографічнага характару.

Звесткі аб бягучых падзеях асвятляліся ў гарадскіх газетах, якія з'явіліся ў 1880-х гг. — пачатку XX ст. Гэта «Мінскі лісток» (1886—1902), «Северо-Западны край» (1886—1905), «Северо-западная жизнь» (1911—1915) і інш. Каштоўныя публікацыі па этнографіі, гісторыі, археалогіі і іншых пытаннях былі надрукаваныя ў расійскіх часопісах. «Этнографическое обозрение», «Вестник Юго-Западной и Западной России» (1862—1871).

Матэрыялы краязнаўчага характеру публіковаліся ў выданнях грамадскіх арганізацый і прыватных часопісах на польскай мове (расійскіх і замежных): «Kwartalnik Litewski» «Kraj» (СПБ), «Litwa i Rus» (Вільня), «Kwartalnik Historyczny», «Lud» (Львоў, Аўстрыйская імперыя) і інш. Выходзілі яны не працягла, але змясцілі цікавыя артыкулы і рэдкія фатаграфіі. Для беларускіх краязнаўцаў адным з галоўных перыядычных органаў стаў часопіс Польскага краязнаўчага таварыства «Зямля» («Ziemia»), які пачаў выходзіць у Варшаве з 1909 г. Тут друкаваліся такія найбуйнейшыя краязнаўцы, як В. Шукевіч, Я. Булгак і інш. Я. Булгак, «бацька краязнаўчай фатаграфіі», змясціў цікавыя артыкулы і выдатныя фотадздымкі беларускіх гарадоў і іншых мясцівасцяў. Краязнаўцы імкнуліся да выпуску рэгіональных органаў, але ў складаных умовах пачатку XX ст. гэта было зрабіць складана. Так, у 1917 г. выходзілі «Нашы крэсы. Magiléuszczyna» («Nasze kresy. Mohylowszczyzna»; Magiléuszczyna).  
Макіяўка

У публікацыях расійскіх і замежных перыядычных выданняў, прысвяченых рэгіёнам Беларусі, гэтыя землі разглядались ці як заходняя часткі Расіі,

ці як гістарычна польскія тэрыторыі. Ваstryня палітычнага, як называлі ў той час — «польскага» пытання, актыўная русіфікацыя, няспеласць нацыянальнай беларускай ідэі былі прычынамі такіх трактовак. Такім чынам, у краязнаўчых публікацыях, як у люстэрку, адбівалася ідэалагічная, светапоглядная пазіцыя іх аўтараў, складанасць працэсу згуртавання мясцовых інтэлектуальных элітаў вакол афіцыйных або апазіцыйных ідэйных плыняў. Напрыклад, русофільскі харктар краязнаўчых публікацыяў у газете «Вітебскі вестнік» асабліва праяўлялся у працах А. Пшчолкі.

На пачатку XX ст. значны ўплыў на разгортванне краязнаўчага руху аказала газета «Наша Ніва». У тым вялікім упłyве газеты на фармаванне нацыянальнага беларускага руху, на ход грамадскіх, літаратурных і культурных працэсаў у 1906—1915 гг. ёсць магутны ўнутраны рухавік — беларуская мова, прызнанне факта існавання самастойнага беларускага народа і шырокое, панарамнае адлюстраванне народнага жыцця. У інфармацыйных падборках «З Літвы і Беларусі», «З усіх старон», «Аб усём патроху» адлюстроўваліся бягучыя падзеі з розных мясцінаў, у т.л. з культурнага жыцця, уключаючы краязнаўчыя мерапрыемствы. Газета наладжвала цесныя сувязі з мясцовай інтэлігенцыяй, абуджала народныя таленты. Так, за першыя 3 гады выдання было надрукавана больш за 900 карэспандэнцый амаль з пайтысчыя вёсак, мястэчак і гарадоў. З ліку яе аўтараў і супрацоўнікаў вышлі такія выдатныя краязнаўцы, як браты І. і А. Луцкевічы, У. Галубок.

Улады з мэтай узмацнення культурнага ўплыву ў Паўночна-Захаднім краі адкрылі ў 1867 г. Віленскую публічную бібліятэку, у якую паступіла частка рукапісаў і кніг з канфіскаваных кляштарных і іншых бібліятэк, сярод іх былі важныя дакументы, прысвяченыя беларускім мясцінам. Пры бібліятэцы быў музей, створаны з экспанатаў Віленскага музея старожытнасці Тышкевіча.

У асобых бібліятэках назапашваліся спецыялізаваныя зборы, якія мелі вялікую каштоўнасць для вывучэння беларускіх рэгіёнаў. Краязнаўчы харктар мела бібліятэка Віцебскай вучонай архіўнай камісіі. Савет камісіі звярнуўся да мясцовай грамадскасці з заклікам перадаць у бібліятэку творы краязнаўчай літаратуры. Шматлікія арганізацыі — статыстычныя камітэты, архівы, музеі, універсітэты і інстытуты адгукнуліся на просьбу віцябліянаў. Свае кнігі перадалі краязнаўцы А. Сапуноў, В. Арсеньев, В. Стукаліч, В. Кадыгробаў, Н. Багародскі і іншыя, паступілі краязнаўчыя кніжныя зборы М. Нікіфароўскага і А. Семяントоўскага. У 1911 г. у бібліятэцы налічвалася 1 859 назваў выданняў у 3 726 экзэмплярах, з іх 600 кніг былі прысвяченыя Віцебшчыне. У іншых выданнях па гісторыі, генеалогії, геральдыцы, зборніках гістарычных дакументаў таксама змяшчаліся матэрыялы пра Віцебскі край.

Валянціна САІТАВА